



УВАГА ПРЫЗЁРАМ

Беларускую дэлегацыю з зімовых юнацкіх Алімпійскіх гульняў сустрэлі ў Мінску

У актыве каманды Беларусі на III зімовых юнацкіх Алімпійскіх гульнях дзве ўзнагароды: «золата» Ільі Корзуна ў хакеі і бронзавы медаль Юліі Кавалеўскай у біятлоне.



Дадому вярнулася першая частка дэлегацыі. У аэрапорце чэмпіёна Гульняў Ілью Корзуна і яго партнёраў па камандзе, гарнальжніка Максіма Давыдаўскага і трэнера Аляксандра Наканечнага, сустракалі прадстаўнікі Нацыянальнага алімпійскага камітэта, Міністэрства спорту і родныя.

Асаблівыя віншаванні з паспяховым выступленнем прымаў уладальнік залатога медаля Ілья Корзун, які ў хакеі 3х3 у складзе сваёй каманды перамог у фінале. «Крануты такой увагай да нашай каманды. Вядома, перад стартамі ў Лаза-

не спадзяваліся на добрае выступленне. Калі ўжо ў ходзе спаборніцтваў выйшаў у фінал са сваёй камандай, то нацэлліліся толькі на залаты медаль, — расказвае Ілья. — Рады, што дасягнуў гэтай мэты. Гэта добры вопыт узаемадзеяння разам з іншымі гульцамі, з якімі раней не сустракаліся. За кароткі перыяд нам удалося стварыць баяздольны калектыў і дамагчыся поспеху. Радуе і ўвага тут, у Мінску: прыехалі нас павіншаваць проста ў аэрапорт — прыемна бачыць такую ўвагу».

Трэнер беларускай хакейнай каманды Дзмітрый Мацюх адзначыў, што паспяховае выступленне гульцоў (акрамя залатога медаля Ільі Корзуна — чацвёртае месца ў Данііла Карповіча) сведчыць пра добрую школу падрыхтоўкі хакеістаў у Беларусі. «Галоўная мэта юнацкіх Алімпійскіх гульняў — не дасягненне нейкага канкрэтнага выніку, а зносіны паміж спартсменамі з розных краін. Гэта якраз прадугледжваў фармат спаборніцтваў па хакеі 3х3, дзе ў каманды ўваходзілі прадстаўнікі розных краін. Спадзяюся, хлопцы атрымалі задавальненне ад гульні, абмену вопытам і зносінамі, а мы пацвердзілі, што наша школа падрыхтоўкі дае вынікі», — адзначыў ён.

Напярэдадні падзеі

НА ПАРКЕЦЕ ДЗЯЎЧАТЫ З КЛЮШКАМІ

Чэмпіянат Еўропы па індорхакеі (хакей на траве ў закрытых памяшканнях) сярод жаночых камандаў пройдзе з 24 да 26 студзеня ў сталічным Палацы спорту

Турнір з'яўляецца другім па значнасці пасля Кубка свету. У спаборніцтвах возьмуць удзел восем наймацнейшых камандаў Еўропы: зборныя Беларусі, Германіі, Галандыі, Украіны, Чэхіі, Швейцарыі, Аўстрыі, Бельгіі.

Нагадаем, жаночая нацыянальная каманда Беларусі па індорхакеі з'яўляецца шматразовым прызёрам чэмпіянатаў Еўропы: у 2016 і ў 2018 гадах нашы дзяўчаты занялі 3-е месца. У 2018 годзе каманда стала

бронзавым прызёрам Кубка свету. Адзначым, чэмпіянат Еўропы стане адборачным да светлага першынства 2021 года: 6 найлепшых камандаў атрымаюць права згуляць у гэтых спаборніцтвах.

Група А
Германія
Украіна
Чэхія
Бельгія

Група В
Галандыя
Беларусь
Швейцарыя
Аўстрыя

АРГКАМІТЭТ «ТОКІА-2020» ПРАДСТАВІЎ БІЛЕТЫ НА ЛЕТНІЯ АЛІМПІЙСКІЯ ГУЛЬНІ

У іх афармленні выкарыстаны традыцыйныя японскія колеры: чырвоны, сіні, пурпурны (колер японскай гліцыніі) і зялёны, якія па задуме арганізатараў адлюстроўваюць чатыры пары года.

У залежнасці ад месца правядзення спаборніцтваў адрозніваюцца колеравая маркіроўка і нанесеныя піктаграмы відаў спорту. Частка білетаў на маючы адбыцца Алімпійскія гульні ўжо рэалізавана для мясцовых

балельшчыкаў праз спецыяльную латарэю. Афіцыйны продаж стартуе вясной гэтага года.

Самыя танныя білеты каштуюць 22 долары. Самыя дарагія (на цырымоніі адкрыцця і закрыцця) можна набыць

за 2680 і 1965 долараў. У сярэднім жа цана на іх устаноўлена на ўзроўні 72 долараў.

Нагадаем, XXXII летнія Алімпійскія гульні ў Токіа пройдуць з 24 ліпеня да 9 жніўня 2020 года.



Хакей. ЧС-2021

ЯНОТ, АЛЕНЬ І СУПЕРБУЛЬБА

Стартавала галасаванне за найлепшую ідэю талісмана чэмпіянату свету па хакеі 2021 года на думку балельшчыкаў

Кожны аматар спорту можа аддаць свой голас за ўпадабаны варыянт талісмана чэмпіянату свету, які пройдзе ў Мінску і Рызе з 7 да 23 мая 2021 года. Галасаванне пройдзе на афіцыйнай старонцы ФХБ «УКантакце» (www.vk.com/hockey_bel).

На конкурс ідэй талісмана было даслана больш за 100 заявак ад прадстаўнікоў Беларусі і Латвіі, прычым свае работы прапаноўвалі як прафесійныя мастакі і студыі дызайну, так і звычайныя аматары хакея.

Увазе грамадскасці прадстаўлена 30 варыянтаў, якія ўвайшлі ў шорт-ліст конкурсу. Дарэчы, менавіта з іх ліку зорнае журы і вызначыць галоўны сімвал чэмпіянату. З беларускага боку ўдзел у выбары талісмана бяруць настаўнік мінскага «Дынама» Міхаіл Грабоўскі, чатырохразовая алімпійская чэм-

піёнка Дар'я Домрачава, рэзідэнт Comedy Club Андрэй Скараход, саліст гурта «Би-2» Шура-Би-2, чэмпіён UFC Андрэй «Пітбуль» Арлоўскі, алімпійская чэмпіёнка па фрыстайле Ганна Гуськова, генеральны дырэктар «Беларусьфільма» Уладзімір Карачэўскі і старшыня ФХБ Генадзь Савілаў, з латвійскага — прэзідэнт федэрацыі хакея Латвіі Айгарс Калвіціс, тэлеведучыя Армандс Сімсанс і Айвіс Церынш, кіраўнік аргкамітэта турніру ў Латвіі Эдгарс Бунціс, гітарыст гурта Brainstorm Яніс «Magic» Юбалтс, спявак Інтарс Бусуліс і Каспарс Булс, выканаўчы дырэктар мабільнага аператара BITE Latvia.

Пераможца галасавання «УКантакце» атрымае падарункі ад аргкамітэта турніру і прыз глядацкіх сімпатый. Трэба адзначыць, што кожная з краін мае права вызначыць



свайго фаварыта — латвійскі бок таксама правядзе конкурс на званне найлепшага талісмана на думку грамадскасці.

Сярод прэтэндэнтаў на званне талісмана янот Гуляка, глушэц Дзібуртык (Бурштынчык або Крыштальчык), алень Чампі, Бусел і Пліска, вавёрка Яні, супербульба Лакі і іншыя. З поўным спісам і малюнкамі талісманаў можна азнаёміцца на афіцыйным сайце Беларускай федэрацыі хакея.

Матэрыялы выпуску падрыхтавала Дар'я ЛАБАЖЭВІЧ.

У тэму

Прэзідэнт Аляксандр Лукашэнка падпісаў Указ № 10 «Аб падрыхтоўцы і правядзенні чэмпіянату свету па хакеі з шайбай». Дакумент распрацаваны з улікам вопыту правядзення II Еўрапейскіх гульняў і лёгкаатлетчнага матча Еўропа — ЗША, у ім прадугледжваецца комплекснае вырашэнне пытанняў падрыхтоўкі чэмпіянату свету па хакеі. Указам устанаўліваюцца бязвізавы рэжым для ўдзельнікаў, арганізатараў спаборніцтваў і замежных турыстаў, бясплатны праезд у грамадскім транспарце для акрэдытаваных асоб і вызваленне ад платы за праезд па платных аўтамабільных дарогах. Дакументам урэгуляваны пытанні медыцынскага абслугоўвання ўдзельнікаў і гасцей спаборніцтваў, выкарыстання дзяржаўнай маёмасці, размяшчэння сацыяльнай рэкламы. Акрамя таго, прадугледжана выдзяленне дырэктцыі чэмпіянату свету беспрацэнтнай зваротнай бюджэтнай пазыкі, а таксама меры, якія дазваляюць знізіць выдаткі і забяспечыць высокі ўзровень правядзення мерапрыемства.